

# Чырвоная зьмена

№ 265 (1232) ПАНЯДЗЕЛАН, 17-га лістапада 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**  
 Орган ЦК ЛКСМБ  
 Умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:  
 Менск, аул. Карла Маркса, 38  
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,  
 скартарыят—12-19.  
 АДРАС КАНТОРЫ:  
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.  
 ГОД ВЫДАНИЯ Х.

**Масавыя арышты ня спыняюцца**  
 ВАРШАВА, 14. Учора паліцыя разатлапа ў Варшаве мітынг, арганізаваны рабоча сялянскім выбарчым блёкам.  
 Позна ўвечары паліцыя арабіла налет на тры памяшканні левых профсаюзаў і арыштавала там вышш 150 чалавек.  
 З Верхняй Сілезіі паведамляюць аб масавых арыштах па абвінавчванню ў распаўсюджванні агітацыйнай літаратуры.

**Гржэзінскі забараніў „Маладую Гвардыю“**  
 БЭРЛІН, 14. Новы берлінскі нацпартыйны сакратар Гржэзінскі забараніў на два месяцы, да 15 студзеня, орган комсамолу „Маладая Гвардыя“ за зьявілагу былага пачальніка паліцыі соц. дэмократа Цэргібэля і за парушэньне „закона аб ахове рэспублікі“.  
 Комсамол рашыў адказаць на гэта ўзмоцненай кампаніяй супроць сымпона „Маладой Гвардыі“—штодзённага органу комсамолу.

## Наць з партыі і комсамолу права-, лявацкіх „здраднікау“

Спробы скалаціць бяспрынцыпны права-, лявацкі блёк барацьбы супроць Ленінскай партыі і яе Цэнтральнага Камітэту,--ганебная здрада справе змагаючагася пролетарыяту

Ступаючыя шматлікія рэзолюцыі партыйных і комсамольскіх арганізацый адзінадушна і настойліва патрабуюць ужыцьця да права-лявацкіх“ дзечой рашэньня XVI зьезду УсеКП(б) аб несумяшчальнасьці права-лявацкіх“ поглядаў з прабываньнем у партыі

### Яшчэ большай энэргіяй змагацца за генэральную лінію партыі ПАСТАНОВА БЮРО ЦК ЛКСМБ

АБ ФРАКЦЫЙНЫХ ДЗЕЯННЯХ СЫРЦОВА, ЛАМІНАДЗЭ, ШАЦКІНА І ІНШ. АД 13-ГА ЛІСТАПАДА 1930 ГОДУ

1. Пасьпяховае сацыялістычнае наступленьне па ўсім фронце, пераможнае карэньне капіталізму, ліквідацыя кулацтва як класа на базе сучаснай калектывізацыі выклікаюць жорсткае судова-адміністрацыйнае аджываючых класавы-варажых сіл і яшчэ большае абсурднае клясавай барацьбы. Гэта знаходзіць свой адбітак у шматлікіх партыі і комсамолу. Вялікае вораг запалоннае менш устоілі-на партыі і комсамолу і робіць з іх сваіх агентаў у партыі і комсамолу. Такія агенты і зьяўляюцца правамі опартуністыя, якія аб'ектывна зьмякаюцца з „громадушчынай“, „кадрацёўшчынай“, „апазіцыянай“ і інш. вядуць падрыўную работу супроць генэральнай лініі партыі ЦК УсеКП(б) і прызнаюць правяду партыі ў Сталіна, які стаіць на чале ЦК УсеКП(б).

2. Выказкі правамі опартуністыя на апошні час пацьвярджаюць іх насьцяжы пастанову 15-га зьезду УсеКП(б), які папярэджаў, што правамі опартуністыя і „левыя“ маюць сур'яччага апазіцыю, каб атакаваць лінію партыі. Правамі ўхілістыя сталі на шлях партыйнай конспірацыйна-фракцыйнай барацьбы супроць партыі, шлях дзуршніцтва, блёку правамі і „левыя“ што і паказала вышшняя група Сырцова і Ламінадэ, якая стала на шлях здрадніцтва партыі.

3. Бюро ЦК ЛКСМБ лічыць, што да групы права-лявацкага“ опартуністычнага блёку Сырцова, Ламінадэ, Шацкіна і інш., якія сталі на шлях фракцыйнай падпольнай, атыпартыйнай барацьбы супроць партыі і Ленінскага ЦК, неабходна прымяніць арганізацыйныя меры, якія адпавядаюць у рашэньня XVI парт. зьезду на спыняюцца ў выпадку неабходнасьці і перад выключэньнем з шэрагу партыі.

4. Барацьба правамі ўхілістыя на чале з Бухарыным, Рыкавым, Шацкіным супроць генэральнай лініі партыі і іх маўчаньне аб'ектывна пераўтварала фракцыйную работу, якая праводзілася Сырцовым, Ламінадэ і інш. Бюро ЦК лічыць зусім неадпаведным паводзіны лідэраў правамі ўхілістыя—Бухарына, Рыкава, Томскага,—якія адмоўчалі і на вышшнім асуджэньнем атыпартыйных дзевяньні Рудіна, Нусінава, Каарайскага і інш., што ёсьць нішто іншае, як саадарызаваньне з імі, адназначнае лідэрамі правамі рашэньняў 16-га партыйнага зьезду.

5. Бюро ЦК патрабуе ад Бухарына, Рыкава, Томскага асвавага адкаці—альбо за лінію партыі, альбо супроць.

6. ЦК ЛКСМБ заклікае ўсё комсамол Беларусі яшчэ больш згрупавацца вакол камуністычнае партыі і выкананьня яе генэральнае лініі.

Цэнтральны камітэт ад імя ўсяго комсамолу Беларусі запэўнівае ЦК УсеКП(б) і правяду партыі тав. Сталіна, ЦК КП(б)В і ЦК УсеКП(б), што комсамол Беларусі і надалей, як адзіны з баявых атрадаў УсеКП(б), будзе змагацца з рэагна ролю опартуністыя,—як з правамі ўхілам, найбольш небяспечным на даным этапе, так і „левыя“, умацаючымі пазыцыі правамі.

### За рашучае захаваньне ідэёвай чыстаты Ленінскай партыі

З рэзолюцыі бюро МК УсеЛКСМ ад 5-ХІ—30 г.

Бюро МК УсеЛКСМ, заслухаўшы інфармацыю аб унутрыпартыйным становішчы, цалкам і поўнасьцю далучаецца да рашэньня ЦК УсеКП(б), бюро МК УсеКП(б) і ЦК УсеЛКСМ па данаму пытаньню.

Бюро МК УсеЛКСМ цалкам ухваляе выключэньне з шэрагу УсеКП(б) палітычных прыватараў, здраднікау справе рабочае класу,—Рудіна, Сьляпкова, Каарайскага, Мароцкага, Нусінава, і разам з гэтым лічыць неабходным прымяніць самых жорсткіх арганізацыйных захадаў у адносінах Сырцова, Ламінадэ, Шацкіна, якія выдзяляюць з рашэньняў XVI зьезду УсеКП(б).

Бюро МК УсеЛКСМ лічыць неадпаведным факт паводзіны лідэраў правамі ўхілістыя—Бухарына, Рыкава, Томскага,—якія, ня глядзячы на рашэньні XVI зьезду, працягваюць палітыку „адмоўчальна“, што па сутэсьці азначае падтрыманьне сваіх старых праваопартуністычных поглядаў.

Бюро МК прапануе ўсім арганізацыям умацаці сваю аб'яднаньне ў адносінах „крытыка“ лініі і работы саю ў з боку правамі і „ле-

вых“ элемэнтаў. Спроба з боку правамі элемэнтаў паставіць пытаньне аб быццам-бы існуючым крызісе ў саюзе (Бухарын, Мароцаў, Мінаеў) зьяўляюцца сыгналам к неабходнасьці разгортваньня шырокай барацьбы з гэтым поглядамі. Абавязкова ўсталяваць опартуністыя імкненьня асобных дзякасаці росту саюзу паказаць як крызіс, свай няўменьне і няздольнасьць стаць на чале ўзрастаючай актывнасьці мас выдэць за быццам-бы існуючае падвэннае актывнасьці рабочае і працоўнае моладзі.

Арганізацыя павінна завастрыць пытаньне аб барацьбе з дэвіяцтвам, як рознастайнае цю правага ўхілу ў практыцы работы масовых арганізацый. Забыцьце масова-палітычнай работы ў павобных зьвонках арганізацыі, недаацэнка выхавачай ролі саюзу, пераўтварэньне перабудовы на опарцыйную работу ў самамоту—конкрэтны выраз гэтага дэвіяцтва.

Выкрытая група Ламінадэ, Шацкіна і інш., якія імкнуліся перад VI канфэрэнцыяй КСМ абарціцца на комсамол у адстойванні

свай опартуністычнай тэорыі аб праве на сумненьне, свядоўць аб няспынавай рабоце з боку „левыя“ элемэнтаў у партыі і комсамолу. Паўтарэньне старых трюістычных задоў, спроба з боку опартуністычных элемэнтаў проціпаставіць комсамол партыі знойдуць самае рашучае асуджэньне ўсёй вобласнай арганізацыі УсеЛКСМ.

Толькі ўзброішыся Ленінскай непрыкрытасьцю ў барацьбе з ухіламі ад лініі партыі і прымірэнствам да іх, толькі мобілізуючы шырокі масы комсамолу на барацьбу за генэральную лінію партыі на справе, за захаваньне ідэянай чыстаты гэтай лініі, толькі на падставе рашучай барацьбы з здраднікам партыі тыпу Рудіна, Сьляпкова, Каарайскага, Сырцова, Ламінадэ і інш. абласная комсамольская арганізацыя яшчэ больш згуртуе свае шэрагі вакол партыі Леніна і яе ЦК УсеКП(б).

МК УсеЛКСМ запэўнівае ЦК і МК УсеКП(б) у тым, што гэтыя задачы комсамол Маскоўскае вобласці выканае.

## АБ КАДРАХ ГАЗЭТНЫХ РАБОТНІКАУ

### Пастанова ЦК УсеКП(б)

Задачы „далейшага палепшаньня друку і павышэньня яго ролі ў разгортваньні сацыялістычнага наступленьня“ патрабуюць ад рэдактару і ўсяго с'яду рэдакцыйных работнікаў сапраўды бальшавіцкай вытрыманнасьці і арганізатарскіх здольнасьці, умення па-бавому і неабходна і тэмпа арганізаваць масы на вырашэньне асноўных зад ч сацыялістычнага будаўніцтва. Перабудова газет на асьвятленьне пераважна пытаньня эканомікі патрабуе прыцягненьня новых колаў актыву да работы рэдакцыі: рабселькору-ударнікаў, гаспадарнікаў, спецыялістаў і г. д.

Адзначаючы неда-зьяўляючыся падбору, а таксама складу, падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі рэдакцыйных работнікаў, ЦК лічыць у сучасны момант рашуча неабходным, каб партарганізацыі ўдзялілі асобную ўвагу кадрам газетных работнікаў і забяспечылі правядзеньне ў жыцьцё паставы ЦК аб вылучэньні на работу рэдактарамі таварышоў на партработу з членаў бюро парткомаў. Зусім неадзьяўляючай зьяўляецца работа па вылучэньню рабселькору-ударнікаў у апараты на кіруючую работу рэдакцыі ЦК лічыць неабходным правядзеньне наступных мерапрыемстваў:

1. а) Неадкладна палепшыць склад супрацоўнікаў і работу цэнтры бных рэдакцый шляхам прымацаваньня да іх часткі сьлужбоўнага курсу марксызму-лэнізму (рэдактарскае аддзяленьне) Інстытуту літаратуры і мовы Комакадэміі, КІЖу, вышэйшай школы профруку пры УсеЦСПС (газэтнае аддзяленьне), а таксама з дазволу ЦК у кожнам павобным выпадку правядуць сябе на літаратурна-рабочае слухачоў прамакадэміі, галдэвай акадэміі, транспартнай акадэміі, ІЧП, аспірантуры комзузаў, кооп-рацыйнага ўніверсытэту.

б) Абавязваць рэдактароў забяспечыць сыстэматычную работу з прымацаванымі, удляваючы, што слухачы і аспіранты КІЖу, Комакадэміі, рэдактар-

скіх аддзяленьняў курсу марксызму, вышэйшай школы профруку, комзузаў, павінны ня менш трэці свайго часу працаваць у парадку свай вытворчай практыкі ў газэце, а рэшта (прамысловае, галдэвае, транспартнае і плянавая акадэмія, аспіранты комзузаў, кооп-рацыйны ўніверсытэт і інш.) у парадку партыйнай нагрукі з аслабленнем ад іншых яе відаў. Работу накіраваных у газэту слухачоў чырвонай профэсуры прыраўняць па свайму значэньню да педагогічнай.

Даручыць культурному ЦК разам з рэдактарамі і рэдакцыйным газет вызначыць канкрэтны сьпіс і правэсьці гэта мерапрыемства. Прапаваньне мясцовам парткомам правэсьці тыя-ж самыя мерапрыемствы ў адносінах комзузаў, ВМУ, філіялаў ІЧП, Комакадэміі, прамакадэміі. Апроч таго, прымацаваць да газет эканамістыка, гаспадар ікаў, аспірантаў і настаўнікаў.

б) Арганізаваць сыстэматычную работу работнікаў рэдакцый газет, ТАСС, ОГІЗ і радыё-цэнтру, у залежнасьці ад ступені іх падрыхтаванасьці на курсах марксызму (рэдакцыйнае аддзяленьне) ІМ Коммакадэміі, КІЖу, вышэйшай школы профруку (рэд. аддзяленьне) і на мясцох у камбузах (аддзел газэтай работы), усклаўшы на рэдактароў, бюро ячэек і навуцельныя ўстановы кантроль за ходам вучобы гэтага актыву рэ-акцый.

Выдаткі, патрэбныя для арганізацыі і правядзеньня вучобы, усклаўшы на рэдакцыі і выдзельныя газет ОГІЗ, ТАСС і радыё-цэнтр.

2. Аліць з асноўных кр-іц формаваньня кадраў газетных работнікаў павінны быць раборкі і селькоры-ударнікі Рэдактары цэнтральных, рэспубліканскіх, краёвых і абласных газет павінны шырока разгартуць выданне не гэт-х кадраў шляхам арганізацыі каротка-тэрміновых курсаў, турнікаў і г. л.

3. Вызначыць наступную сыстэму падрыхтоўкі кадраў:

а) работнікаў цэнтральных, рэспуб-

ліканскіх, краёвых і абласных газет рыхтуюць курсы марксызму (рэдактарскае аддзяленьне), Інстытут літаратуры і мовы Комакадэміі;

б) сьрэды а зьявію гэтых газет, і таксама рэдактароў буйных рэаіных і гарадскіх газет рыхтуе Комуністычны Інстытут Журналістыкі (6. ІЖ). У іх-жа сконцэнтравана навукова-дасьледчая работа ў галіне журналістыкі дысцыпліны. Работнікаў для проф друку рыхтуе газэтнае аддзяленьне бум і школы профруку пры УсеЦСПС;

в) рэдактароў рэаіных газет, а таксама фабрычна-заводскіх, савгасных і колгасных рыхтуюць аддзяленьны раб-отнікаў друку мясцовых комбузаў і вярчэрня Інстытуты журналістыкі;

г) літаратурныя і тэхнічныя кадры рыхтуюць толькі Інстытут, тэхнікумы газэтучы (школы га этнага вучнёўства).

4. Для перападрыхтоўкі рэдактароў і іншых асноўных работнікаў рэспубліканскіх, краёвых і абласных газет арганізаваць ары КІЖу не пазьней 1-га студзеня 1931 г. пастаянныя двух-трых месячныя курсы на 50 чал. Курсы марксызму, Інстытут літаратуры і мовы, Комакадэміі, КІЖ, комбузаў, і рэд-э-цэнтр павінны забяспечыць пастаючую заочнай вучобу газетных работнікаў, перш за ўсё рэаіных і нізавых.

5. Культурпадзелу ЦК у разв'язьні гэтай паставы выпрацаваць спецыяльныя мерапрыемствы, якія забяспечыць падрыхтоўку і перападрыхтоўку кадраў нацыянальнага друку.

6. Даручыць Культурпадзелу ЦК распаваньне шырокай плян падрыхтоўкі газетных кадраў і ўнесці на заш-вяджэньне не ЦК контынгенты вчяіў будучага году з улікам таго, што ў кожным раёне да канца пільгокі павінна быць самастойная газэты. У сувязі з гэтым вызначыць контынгент аспірантаў.

7. Пр-панавань рэдакцыйнае асьвятляць пытаньні падрыхтоўкі кадраў друку.

## Газэце „Піонэр Беларусі“

Выхавальніку піонэраў і дзяцей, малодшаму брату па фронту камуністычнага друку юнкору і рэдакцыйны колаў—„Чырвоная зьменаўца“ шлюць у дзень юбілею пал-нае вітаньне.

На вашу газэту ўскладзена вялікая і адказная задача па выхаванню ўнучат Ільліча—таго пакаленьня, якое большасьці свай нарадзілася пасля вялікага Кастрыч-нікі і якое будзе завяршаць справу сваіх бацькоў і старэй-шых братоў, вялікую справу пабудовы сацыялізму.

У дзень гадавіны „Піонэра Беларусі“ яшчэ з большай энэргіяй і запалам працуюць па выхаванню 3 пакаленьня лідэраў новай сацыялістычнай грамады. Перадавайце ім клясавай барацьбы, вучэце піянераў і дзяцей берагчы і абараняць да клясавых ворагаў, запалеце іх сэрцы і думкі гісторыяй грамадзянскай вайны, сілай і энтузі-язам на ўпартую работу і барацьбу за пераможны на-ступ сацыялізму.

Рэдакцыя „Чырвоная зьмена“

# ПРАРЫУ У СЪВІНАГАДОУЛІ ПАГЛЫБЛЯЕЦЦА

Мясцовыя партыйна-комсамольскія арганізацыі, ня ўлічышы сыгналаў друку аб прарывах на сьвінагадоўчым фронце, мобілізавалі ўсе сілы і сродкі на пасьпяховае будаўніцтва і комплектаваньне сьвінаводчых гаспадарак

## Белколгасбуд зрывае будаўніцтва. Сьвінаводчай эстафэде пагражае прывал КОМСАМОЛ ПАВІНЕН ЯГО ЛІКВІДАВАЦЬ

### Форсыраваць тэмпы будаўніцтва сьвінарнікаў

Вялізарны рост нашай прамысловасьці, а ў сувязі з ім буйны і хуткі рост старых і новых пролетарска-політычных цэнтраў, прымусіў ва ўсю шырыню паставіць пытаньне аб поўным забясьпечаньні іх мясам і тлушчамі.

Тав. Якаўлеў на XVI зьездзе ЎсеКП(б) у сваім дакладзе падкрэсьліў, што „галюнай нашай машынай па вытворчасьці мяса ў бліжэйшыя гады зьяўляецца сьвінаўдзіла, якая „у 14 месяцаў пры правільным кармленьні дае колькасьць мяса роўную 4 рускім валом (да 54 пудоў)“. Таму зусім невыпадковым зьяўляецца пастанова XVI-га зьезду ЎсеКП(б) і XIII зьезду КП(б)Б, таксама пастаноў ураду аб хутчэйшым форсыраваньні тэмпаў разьвіцьця жывёлагадоўлі і асабліва яе галоўнага звяна—сьвінагадоўлі шляхам арганізацыі буйных савецкіх гаспадарак і колгасаў.

На долю савгасаў БССР у галіне разьвіцьця сьвінагадоўлі выпала вялізарная задача—да 1-га студзеня 1931 году паставіць 20548 штук матак і пабудаваць 20000 сьвінамеццаў.

Згодна апошніх вестак беларускай канторы „Сьвінавод“, на 10-е лістапада савгасы ўкомплектаваны 14565 сьвінаматкамі, што складае каля 71,5 проц. таго заданьня, якое павінна быць выканана да 1-га студзеня 1931 году.

Цэлы шэраг савгасаў паказваў бальшавіцкія тэмпы па ўкомплектаваньні.

Сьведчаць аб гэтым савгасы: Шыкавічы—133,5 пр. Лютыцы, 132,5 проц. Дрыбень—122 проц., Бабінічы—131 проц., Хароны—122 проц., Халопенічы—112 пр. і Мельціж—103 проц.

Але побач з гаспадаркамі, якія лшчэ месяц таму навед справіліся з комплектаваньнем, некаторыя савгасы ганебна ня выконваюць заданьня. Да такіх савгасаў адносяцца: Ціманьва—8,2 проц., Слабодка—17,1 проц., Кухціцы—16,5 проц., Позелям—16,6 пр. і Вішнеўка-Саламарэчка—32 проц.

Калі з комплектаваньнем справа больш-менш наладжана, дык ганебна адставаньне ў будаўніцтве. Так, на 10-е лістапада з патрэбных 20000 сьвінамеццаў пабудавана толькі 2070, закончаны 2400 адкормачных месцаў і прыстасавана 8500 месцаў, будуюцца 10400.

У значнай меры затрымлівае будаўніцтва вялікі недахоп пільматар'ялаў, а таксама будаўнічага матар'ялаў.

Савгасы ня ў сілах іх вывезці з лесу і з заводу. У шэрагу месцаў раённыя выканаўчыя камітэты ня ідуць насустрач савгасам. Дрэнна справа з цэвікамі. Рэчцыні цэвіковы завод сыстэматычна ня выконвае нарадаў па адгрузцы цэвікоў.

З рук вон дрэнна пастаўлена кармленьне асабліва імпартных сьвінаматкаў. Для гэтай мэты Сьвінаводу патрэбны мінімум 300 катлоў, а іх няма. Белсельснаб гэтымі днямі атрымаў 128 катлоў, з якіх адпускае Сьвінаводу толькі 48. Такое разьмеркаваньне катлоў мы лічым шкідным ня вартым. Мы патрабуем, каб Белсельснаб адпусціў усе 128 катлоў савгасам Сьвінаводу.

Імпартныя сьвінаматкі, за якія плацілі вялікія грошы, трэба паставіць у самыя лепшыя ўмовы, каб яны спраўдзілі сваю ролю фабрык мяса.

Не малая доля віны ў дрэнным стане будаўніцтва і комплектаваньня сьвінаматкамі, асабліва сьвінаводчых колгасаў падае на ўсю комсамольскую арганізацыю БССР.

Вялікі паход комсамолу за сьвінагадоўлю, які быў абвешчаны бюро ЦК ЛКСМБ 4 месяцы таму назад (17 ліпеня), ставіў перад комсамольскай арганізацыяй вялізарную гаспадарча-політычную задачу—„выкарміць сваімі сіламі за год ня менш 250 тысяч гадоў сьвіней“. (З пастановы бюро ЦК ЛКСМБ).

Наступнай пастававай на дакладу Лагойска а РК ЛКСМБ, ЦК ЛКСМБ абвясціў д-ухтыдзевік правэркі выкананьня дырэктыву ЦК.

Пасля была абвешчана сьвінаводчая эстафэда, якую шэраг комсамольскіх арганізацый прапусціў паміма сваёй увагі. Фініш сьвінаводчай эстафэты быў вызначан у дзень ураджая і калектывізацыі, паасобныя ячэйкі і камітэты ганебна яго правалілі.

Мы пытаемся: дакуль комсамольскія ячэйкі і раённыя камітэты будуць стаяць у баку ад выкананьня свайго абавязку перад партыяй і дзяржавай? Калі нарэшце комсамол Беларусі апаціць свой рахунак? Калі будзе пакладзены канец опартуністычнай стаўцы на самадэкі ў сьвінагадоўлі?

## Вузоры безадказнасьці

Ня ўлічылі сыгналаў „Ч. З.“

У трох колгасах Вульскага раёну арганізоўваюцца сьвінаводчыя гаспадаркі. Пачалі будаваць тры сьвінарнікі, але толькі пачалі. Калі яны будуць скончаны—нікому нев-дома. Прашлі ўжо ўсе вызначаныя тэрміны, мінула першая палова лістапада, а колгас „Асьвета“, „Балшывік“ „Зьвязда“ і ня думаюць канчаць пабудову.

Асабліва вялікі прарыв у колгасе „Асьвета“. Тут толькі гэтымі днямі пачалі рыхтаваць будаўнічы матар'ял.

Тэхнік Райколгассаюзу Тарасевіч—кіраўнік пабудовы—зробіў сьвядоме шкідніцтва ў працы. Пастаўлены пад яго кіраўніцтвам цагельныя слупы пачалі развальвацца. Тарасевіч загадаў ставіць слупы проста на зямлю, без фундаманту.

Кіраўніцтва колгасу таксама безадказна адносіцца да пабудовы. Вось факт: для дапамогі ў будаўніцтве былі мобілізаваны з іншых колгасаў брыгады цесьляроў, колгас „Асьвета“ ня даў ім ні інструмантаў, ні харчоў, дык яны кінулі працу.

У колгасе „Зьвязда“ будынак сьвінарніка толькі пачалі крыць. Тэмпы працы зусім павольныя. Колгас „Зьвязда“ відаць заб'ўся, што выклікаў другі колгас на соцнаборніцтва па сканчэньню пабудовы сьвінарніка 15 кастрычніка. Райколгассаюз ня кіруе будаўніцтвам. Колгас пяць разоў па-сылаў за тэхнікам, але той не прыжджаў. У пабудове нароблена шмат тэхнічных памылак.

Ня лепш з будаўніцтвам сьвінарніка ў колгасе „Балшывік“.

Павольнасьць тэмпаў у будаўніцтве сьвінарнікаў прывяла да таго, што ні адна з сьвінагаспадарак не ўкомплектаўваецца. Сьвіней няма куды дзяваць. Паасобныя колгасы, замест перадачы экантэктываных сьвінаматкаў сьвінаводчым гаспадаркам, разбавляюць іх. Усё гэта разам узятая стварае небяспеку ў тым, што раёны ня выканаюць дырэктыву партыі і ураду па вырашэньню мясной праблемы.

Тры сьвінаводчыя гаспадаркі павінны паставіць 500 сьвінаматкаў, а маюць толькі каля 200, каб набыць рэшту ніхто не клапаціцца. Кіраўнікі рай-

колгассаюзу і РКВ, ня глядзячы на частыя дырэктывы і папярэджаньні райкому партыі, не забясьпечылі сваім кіраўніцтвам і данамогай ударных тэмпаў у гэтай рабоце. Яны прапавалі спадзяючыся на опартуністычную стаўку, на самадэкі.

Райком комсамолу і ўся комсамольская арганізацыя ня прымаюць удзелу ў пасьпяховым вырашэньні задач арганізацыі сьвінаводчых гаспадарак. Шэраг комсамольскіх ячэек адносіцца да справы сьвінагадоўлі, як да бруднай справы, якая не да твару



Сьвінаматка савгасу „Івань“ (Слуцкі раён), прэміяваная на першай усебеларускай выстаўцы

комсамолу. Сьвінагадоўчай эстафэты ні адна з комсамольскіх ячэек раёну не праводзіць.

Сыгналы „Чырвоная Зьмена“ („Вульскія далакопы“) нікому не навучылі. Газэту прачыталі і забыліся.

Райком партыі ня моцна ударыў па ўсіх гэтых прарывах. Генэральная правэрка па лініі сьвінагадоўлі не дала ніякіх вынікаў. Прарывы былі, прарывы засталіся. Патрэбна іх ліквідаваць.

У. Усьмінокі.

## Дэзэртирам ня месца ў ЛКСМБ

Улічышы, што пабудова сьвінарнікаў па раёне праходзіць надвычайна дрэнна, Чашніцкі мэтачковы калектыву ЛКСМБ накіраваў комсамольскую брыгаду ў савгас Пачаевічы дапамагчы пабудаваць сьвінарнік.

Брыгада працавала два дні. Удзельнікі брыгады ў цэлым паказалі сапраўды самаадданьня адносіны да працы і падавалі прыклад для ўсіх рабочых савгасаў. Аднак, вельга не

адзначыць і таго, што сярод сапраўдных энтузіястаў комсамольцаў зацэпаўся здраднік-комсамалец Баркевіч. Служаўшыся цяжкаскай работы, ён дэзэртираваў з гэтай адкавнейшага вучастку комсамольскай работы.

Комсамольскі калектыв павінен з усей рашучасьцю ўдарыць па гэтым учынку і выгнаць з шэрагу КСМ дэзэртира Баркевіча.

Гузман.

## Опартуністыя з Белколгасбуду зрываюць пасьпяховае разьвіцьцё жывёлагадоўлі

Пухавіцкая РайКК РСІ, пры абсьледваньні будаўніцтва сьвіной гаспадаркі савгасу „Вялень-Сінча“ і малочнай фэрмы колгасу „Новае Лялдо“, выявіла поўную безадказнасьць і бяздзейнасьць Белколгасбуду і Чрэвеньскага лесбелу ў справе пасьпяховага сканчэньня пабудовы.

Белколгасбуд узяў на сябе абавязак пабудаваць у колгасе „Новае Лялдо“ малочную фэрму на 200 гадоў малочнай жывёлы і буйнейшую сьвінаводчую раённую гаспадарку ў савгасе „Вялень-Сінча“, дзе да 1-га кастрычніка 1930 году павінна быць 800 матачнікаў і адкормачны пункт на 1200 сьвіней. Аднак Белколгасбуд зусім не кіраваў будаўніцтвам. Кіраўнікі гэтых гаспадарак катэгорычна патрабавалі прыняць меры, каб скончыць пабудову ў тэрмін. Белколгасбуд аб-

яшчэ горш справа з будаўніцтвам сьвінарнікаў. Белколгасбуд выпрацаваў плян будаўніцтва асаў месяца для пабуд вы сьвінарнікаў і пабудову не забясьпечыў бочымі чарцяжамі і г. д. Больш—опортуністыя з Белколгасбуду аўляюць тэндэнцыю скарачаць будаўніцтва ў параўнаньні з тымі, якія намячалі пабудаваньне сьвінарнікаў і 600 гнезд прыстаў старым сьвінарнікам на 200 адкормачных месцаў і пабудаваньне адкормачнага пункта на 1200 сьвіней. Белколгасбуд і Чрэвеньскага лесбелу ў мяркуе гэтыя пляны і кіруе будаўніцтвам толькі на 200 для сьвінаматкаў і 200 для пабудовы Калі-ж дадаць, што да савгасу „Вялень-Сінча“ далучаецца сьвінаводчая гаспадарка савгасу „Бабы“, то лічба якое ў плян будаў-



Лепшыя ўдарніцы сьвінаводчай гаспадаркі савгасу „Івань“ (Слуцкі раён), прэміяваныя за прыкладны догляд за сьвіньнямі

межаваўся адліскай, што прышле на пабудову свайго спецыяліста для наладжваньня больш пасьпяховай працы. Спец і да сьвіней ня прыехаў.

### П'яніца Ягораў сарваў будаўніцтва

Белколгасбуд даручыў усё кіраўніцтва пабудовы малочнай фэрмы п'яніцы дзесятніку Ягораў. Ягораў ня толькі сарваў будаўніцтва, але нават дэмабілізаваў усю працу ў колгасе (зараз Ягораў знаходзіцца на курсах дзесятнікаў у Менску).

Нельга прайсьці міма ганебнага учынку інжынера Белколгасбуду Каралева. Выехаўшы ў раён па справе будаўніцтва, Каралеў, ня глядзячы на просьбу мясцовых працаўнікоў, адмовіўся правярць стан работ на будаўніцтве і даць напрамак у далейшай рабоце. Без тэхнічнага нагляду Белколгасбуду на пабудовах малочнай фэрмы і сьвінаводчай гаспадаркі адраўніліся вялікія тэхнічныя прарывы.

### Белколгасбуд скарачае будаўнічую праграму

Ня лепш Белколгасбуду аднёсся да справы пабудовы Чрэвеньскага лесбелу. Яшчэ 25 чэрвеня 1930 году лесбелу далі заказ на будаўнічы матар'ял. Увесь час лесбел маўчаў і толькі 1-га кастрычніка павядміў аб тым, што анулюе ўсе заказы, якія былі яму зроблены да 1-га кастрычніка.

У выніку такой безадка пасці Лесбелу пабудова не забясьпечана будаўнічым матар'ялам.

ўнесена, дык выходзіць, што гаспадарка скарачае праграму сьвінагаспадарка амаль на 50 проц.

### РКК РСІ узяў шаў над пабудовай сьвінарніка

І толькі дзякуючы энэргічнаму раі, які ўжыў РайКК РСІ, прыставаць старыя сьвінарнікі 407 сьвінаматкаў, хутка будзе пабудавана сьвінарніка на 400 сьвінаматкаў і ўкомплектавана на 807 штук сьвіней.

РайКК РСІ рашуча ўдзяляе правых опортуністых, зрываюць будаўніцтва сьвіных гаспадарак, узяла пабудову пад свой асаўны кантроль. РКК РСІ працягвае будаўніцтвам арганізацыям поўнасьцю плянавае будаўніцтва сьвінарнікаў і малочнай фэрмы сьнежня 1930 году.

Кваліфікуючы адносіны Белколгасбуду і Лесбелу да будаўніцтва значыньня дзеі, РСІ перадала справу ў прокуратуру рэспублікі для прыцягненьня да судовай адказнасьці.

Мы спадзяемся, што пракурор ЦКК НК РСІ зробяць аднаведна вывады для Белколгасбуду і іншых ішчыкаў будаўніцтва сьвіных гаспадарак і дапамогуць мясцом і перавыканаць заданьні ўраду.

Ф. У. Каранчык.

### Разьвіцьцё сьвінагадоўчых гаспадарак адкладаюць даўней

Па Магілёўскім раёне надзвычайна маруднымі тэмпамі праходзіць будаўніцтва сьвінарнікаў і ўкомплектаваньне гаспадарак сьвінаматкамі.

Партыйна-комсамольская і профсаюзная арганізацыі не праводзяць належнай масавай працы сярод сялянства па популярызацыі задач сьвінагадоўчых гаспадарак, а паасобныя партыйна-комсамольскія ячэйкі адкладаюць арганізацыю сьвінагаспадарак да зьмны.

Гарадзкія партыйна-комсамольскія арганізацыі амаль нічога не арабілі, каб дапамагчы колгасам і савгасам арганізаваць сьвінаводчыя гаспадаркі. Райколгассаюз прадуе дрэнна і наогул ня кіруе колгасамі. Плян будаўніцтва сьвінарнікаў па колгасам раёну ў сярэднім

выкананы ўсяго толькі на 10 проц. а пляны комплектаваньня сьвінаматкамі на 60 проц. Павольнасьць сьвінагаспадарак і ўкомплектаваньня сьвінаматкамі на 20 проц., Князьдзінскі савет—да 10 проц.

Такая ганебная праца відаць сьвінаводчых гаспадарак трабуе ад райкому партыі, камолу і ўсяе партыйна-комсамольскае арганізацыі ўзяць у сваіх ударных тэмпах.

Гарадзкія, партыйна-комсамольскія і профсаюзныя арганізацыі павінны зараз-жа накіраваць брыгады на дапамогу колгасам і колгасам.

# НИХТО НЕ ПАРУШЫЦЬ АДЗІНСТВА НАШЫХ ШЭРАГАУ

## УЗБРОЙШЫСЯ БАЛШАВІЦКАЙ САМАКРЫТЫКАЙ, КОМСАМОЛЬСКІЯ КОНФЭРЭНЦЫІ ДАЮЦЬ РАШУЧЫ АДПОР ОПОРТУНІСТЫМ РОЗНЫХ ВЫГЛЯДАУ

### Колектыў ЛКСМБ колгасу „Авангард“ мае права на мандат для ўдзелу на X зьездзе ЛКСМБ ПАСТАНОВА

#### X-й Лепельскай раённай конференцыі ЛКСМБ ад 9—11/XI 1930 г.

Абгаварыўшы рапарт камсамольскага коллектыву колгасу „Авангард“, улічваючы вялікія дасягненні коллектыву ў гаспадарчым будаўніцтве, умацаваньні і арганізацыі колгасаў, новыя пачынанні па перабудове коллектыву і разьвіцьці ініцыятывы, што мае вялікі істатэгічны сэнс для высокай арганізацыі (вялікі колгас з 46 проц. коллектывазаводнай арганізацыі, арганізацыя новых аддзяленьняў, высунуты коллектывам стрэчны колгасны плян, вопыт соцнаборніцтва, скравыя ўдарныя групы, апэрацыйна-плянавыя групы КСМ, арганізацыя па ініцыятыўнае коллектыву грамадзкага трыбуналу для разгільдзяў, атрады агітатараў за колгас, прапантныя аолата працы і інш.).

На аснове гэтага прасіць ЦК ЛКСМБ аб прадстаўленьні месца на X Усебеларускі зьезд коллектыву КСМ колгасу „Авангард“.

Сэкратар РК ЛКСМБ—ЛОВЕН.

Ад рэдакцыі: Рэдакцыя падтрымлівае прапанову Районфэрэнцыі ЛКСМБ.

### Прыклад політычнага ўзросту

Пад знакам скарыстаньня вурочнае і раней дапушчанае памылкае галіне коллектывацыі прашла конференцыя Чырышкаўшчыны. Уважліва увагі ўсёй работы конферэнцыі было: правядзеньне мерапрыемстваў колгасна-вытворчага паўнамоцтва і культэфэты, поўнае выкарыстаньне плянаў загатоўкі і мобілізацыі сродкаў, рашучая барацьба за франты, сконцэнтраваны агонь на правах праваў і практыкі, барацьба з „лепелі“ загібамі. Конферэнцыя раённага Камаровіцкай ічэйкі, якія пачынаюць „зараз камсамол перамае крызіс актыўнасьці“, конферэнцыя гэтае выступленьне вядомае як права-опартуністычнае выступленьне тыпу Бутыргіна, конферэнцыя дала рашучы ад-

### Пераключыліся на ўдарныя тэмпы

Камсамол Аршаншчыны в часу ад 1-ай раённай конферэнцыі камсамолу дасягнуў поспехаў у сацыялістычным будаўніцтве вёскі, у будаўніцтве колгасаў. Паварот некаторых вясковых ячэек тварам да колгаснага жыцця, даў пашырэнне колгаснай сеткі на раёне на 4 проц. Камсамол Аршаншчыны мае значныя поспехі у выкананні і перавыкананні прафінпляну. Так, завод „Ч. К.“ выканаў прафінплян на 111 проц., мех. майстэрня—на 114 проц., завод „Спартак“—на 106 проц.

Камсамол чыгуны паказаў сапраўды ўдарныя тэмпы пры зьнічэньні прарываў на вузле і выкананні вымернікаў прафінпляну. Камсамольская ўдарная бригада выпусьціла з абточкі цягвік за 12 гадзін 20 хвілін, на такую абточку затрачалася раней 72 гадзіны пры той-жа колькасьці рабочых.

Выпушчаны паравоз з кансэрвацыі за 7 гадзін. На раённай конферэнцыі камсамолу мела месца права-опартуністычнае выступленьне дэлегата т. Крухімовіча: „Зараз няма кадраў“, „Камсамол, бяручы на сябе абавязкі, не даводзіць іх да канца“. Раённая конферэнцыя асудзіла выступленьне тав. Крухімовіча, кваліфікуючы яго як права-опартуністычнае пераклічэньне з выступленьнем тав. Целешава. Конферэнцыя камсамолу запэўнівае, што ўсе мерапрыемствы партыі і Савецкай улады будуць выкананы камсамолам. Камсамол і надалей будзе ішчы больш агуртоўваць вакол сябе рабочую і працоўную моладзь і дасць руйнуючы адпор усім тым, хто пасягне на зрыў баявой пачынаюць.

Хадневіч Паўла.

### Конферэнцыя прызнала працу РК недавальняючай

2-га лістапада г. г. адбылася 10-ая раённая конферэнцыя камсамольцаў Чырышкаўскага раёну. У сярэднях па справаздачы РК шмат гаварылася аб нядабайнай, нядабайнай працы бюро райкому КСМ. Камсамол усім слаба кіраваў ічэйкі. Падрыхтоўка да конферэнцыі была недапушчальна дрэнна, з-за дрэннага конферэнцыя склікалі ў другі раз. Але замест 110 дэлегатаў у райком раз сабралася ўсяго 67.

РК не рэагаваў на права-опартуністычныя вылазкі некаторых камандзіраў. Так, настаўнік Гердык выступіў супроць права-опартуністычнага і ўдарнага соцнаборніцтва і ўдарнага, а райком КСМ, ведаючы, замазваў справу да таго часу, конферэнцыя настаўнікаў паставіла пытаньне аб працягненьні Гердыка ў шэрагах настаўнікаў. Тады толькі РК КСМ пераключыўся.

### Пухавіцкая районфэрэнцыя выпраўляе памылкі

Спрэчка па справаздачы РК КСМ пачынае пад знакам шырокага разгільдзянага самакрытыкі. Пасля спрэчкі выступіў з політычным дадаваць сэкратар РК КП(б)В тав. Пухавіцкі. У сярэднях выявілася, што камсамольская арганізацыя ў шмат колгасах плялася ў хвасце. У гэтым шэрагу актывістаў не-актывістаў, прыміраючых праў да культуры і сувязі з ім (Блука, Пухавіцкі, Новосёлкі). Дрэнна праводзіцца праца сярод жанчын. Сялянства не ўдзягнута ў справу пасьпяховага будаўніцтва. Пачынаюць пазыкі „Пяцігодка ў чатыры гады“.

Пост „Ч. З.“ Баравік.

пор разважаньнямі ведаючы колгаснага будаўніцтва. Усё гэта кажа за тое, што конферэнцыя правільна вызначыла задачы арганізацыі.

Шэраг удзельнікаў конферэнцыі адзначыў, што зусім дрэнна пастаўлена работа арганізацыі з батрацтвам і беднотай. Ічэйкі (Зябелская, Тальнянская) зусім не праводзілі работы з батрацтвам і беднотай.

Конферэнцыя, адзначыўшы надвычайна слабую працу па распаўсюджваньню ювацкай літаратуры, асабліва „Чырвонай Зьмены“, даа дзірэктыву РК і ічэйкам выканаць кантрольную лічбу соц. умовы па падліску на „Чырвоную Зьмену“, „Юнгер Арбайтэр“, „Піонер Беларусі“ і „Юнгер Ленінец“ да X-га зьезду ЛКСМБ.

ВОС. УСЕВАЛОД.

### „ДЭКАДА АБАРОНЫ“

## Вайсковая работа выпала з кола штодзённай камсамольскай работы

Пытаньне вайскавой работы ў Клімавіцкай камсамольскай арганізацыі не аддаецца патрэбнай увагі. Пастава сьнежаньскага пленуму ЦК УсеЛКСМ аб вайскавой працы камсамолу не папулярывавана сярод шырочкі мас камсамольцаў і працоўнае моладзі. Далёка ня выкана на пастава саюзу аб 100 проц. уступленьні камсамольцаў у шэрагі ТСА-Авіяхэму. Зараз плянка скажаць, колькі камсамольцаў зьяўляюцца членамі ічэек ТСА-Авіяхэму, бо ні РК, ні ічэйкі дасканала не займаліся гэтым пытаньнем.

Праца ічэек ТСА-Авіяхэму па вёсках і надвычайна пляжкім становішчы. Большасьць іх не праводзіць ніякай працы сярод насельніцтва (Родня, Яршоўская, Лазоніцкая і г. д.), а частка зусім развалілася. Арганізацыйны вайсковы гурткова камсамольскія ічэйкі ў сваёй большасьці не займаюцца. Нават у раённым цэнтры—Клімавіцка, дзе знаходзіцца 7 камсамольскіх ічэек і вайсковая частка, якая можа даць вялікую дапамогу ў працы,—гурткі існуюць толькі на паперы.

Што-ж робіць райком камсамолу?—Нічога. Райком не правярэў як вядзецца вайсковая праца ў камсамольскіх ічэйках, не мобілізуваў увагі камсамольскіх мас на шырокае разгортваньне вайскавой працы

## Прывітаньне „Юнгер Ленінцу“

Малодшаму брату—барацьбіту за генэральную лінію партыі, баявому Ленінскаму арганізатару піонераў і працоўнай дзетвары—газэце „Юнгер Ленінец“—у дзень сьвяткаваньня гадовага юбілею—шчырае камсамольскае прывітаньне ад ЦО камсамолу Беларусі газэты „Чырвоная Зьмена“.

„Чырвоная Зьмена“ упэўнена, што „Юнгер Ленінец“ надалей ішчы больш мобілізуе энэргію і творчую ініцыятыву працоўнай дзетвары на дапамогу партыі і камсамолу ў сацыялістычным будаўніцтве, на выкананьне пяцігодкі—ў чатыры гады.

Газэта „Юнгер Ленінец“ павінна надалей зьявіцца магутным арганізатарам і інтэрнацыянальным выхавальнікам уначат Ільліча—піонераў і працоўнай дзетвары.

„Чырвоная Зьмена“, вітаючы „Юнгер Ленінца“ з яго аднагодковым юбілеем, упэўнена, што газэта і надалей будзе выходзіць працоўную дзетвару ў духу непрымірнай барацьбы за генэральную лінію партыі.

### ПА СЬЛЯДОХ ПОЛІТЭХНІЧНАГА ЗЬЕЗДУ

## СУСТРЭЦЬ НАБОР ПАДРЫХТАВАНЫМІ

### Кантрольныя лічбы зімовага набору ў ФЗВ павінны быць выкананы поўнасьцю

### Зрываюць набор

У Жлобінскі ФЗВ прынята сьлёта 45 проц. рабочых, замест 75 проц. згодна аднаведных дзірэктыў партыйных арганізацый.

Школа ФЗВ Заходняй чыгуны да навучальнага году не падрыхтавана. Да гэтага часу ішчы няма памяшканьня і абсталяваньня. Кіраўніцтва Зах. чыг. і аддзел кадраў далі сьвечасовыя дзірэктывы аб падрыхтоўцы да набору, але

### Пакідаюць ФЗВ

У ФЗВ друароў, які адчынен у 1929 годзе, усе вучні разьмеркаваны па цэхах друарні. Паасобныя цэхі, як напрыклад, цынкаграфскі і сьлясарны, у якіх працуе чвэртка вучняў, зусім не карыстаюцца увагаю адміністрацыі і тэхперсоналу. Ужо мінае год навучаньня, а вучні гэтых цэхаў ня маюць ні праграм, ні падручнікаў, ня гледзячы на тое, што гэтыя цэхі без тэарыі працаваць ня могуць. Вучні цынкаграфскі ня маюць нават інструктара.

Усіх вучняў прымавалі да рабочых-здэвальшчыкаў, але тыя не зьвяртаюць належнае ўвагі на ву-

бюрократы чыгуначнага вузла Жлобіну нічога не зрабілі.

Райкому КСМ неабходна зьвярнуць увагу на становішча ФЗВ, бо з-за такіх адносін 8 чалавек ужо пакінулі школу. Неабходна арганізаваць камсамольскі коллектыў па курсавому прыпынку і зьнішчыць недахопы, якія маюцца ў школе.

М. Палаўцоў.

Такія адносіны да справы навучаньня ствараюць самыя дрэнныя настроі і зрываюць падрыхтоўку кадраў для поліграфічнай прамысловасьці. Неабходна зацікавіцца становішчам ФЗВ.

У апошні час адміністрацыя ўваля ва ўсіх цэхах новы метады навучаньня акрамя цынкаграфіі і сьлясарнай.

Такія адносіны да справы навучаньня ствараюць самыя дрэнныя настроі і зрываюць падрыхтоўку кадраў для поліграфічнай прамысловасьці. Неабходна зацікавіцца становішчам ФЗВ.

Вучні ФЗВ.

### „ДЭКАДА АБАРОНЫ“

## Вайсковая работа выпала з кола штодзённай камсамольскай работы

на вёсках, колгасах на ўзмацненьне працы ячэек ТСА-Авіяхэму. Праўда, уласну райком як быццам хацеў правесці нейкія захады па ўзмацненьню вайскавой працы ў арганізацыі, але... пастава аб правядзеньні камсамольскіх манэўраў і вайсковых паходаў засталася толькі нажаданьнем. Недапаінушы ўсё важнасьці вайскавой працы, кіраўнікі райкому і ічэек адмаўляліся тым, што „улетку тра“ быць убіраць ураджай, і зараз праводзім асеннюю пасеўную кампанію, дзе няма часу займацца гэтай справай“. Так і не правялі ніводнага з намечаных мерапрыемстваў.

Гэтыя факты красамоўна гавораць аб тым, што кіраўнікі РК і ічэек не змаглі злучыць сваю штодзённую працу з задачай умацаваньня вайскавой працы сярод шырочкі колаў камсамольцаў і працоўнай моладзі. Нельга не адзначыць і таго факту, што камсамольцы ня лічэць патрэбным зьяўляцца на вайсковыя зборы. У ганды катэрычкіна ў Клімавіцках праводзіўся начны вайсковы збор, дзе на збор не зьявіўся амаль ніводны камсамалец. Ня малас увагі заслугувае і той факт, што РК КСМ, праводзячы справаздачу ў паасобных ічэйках

наіпростады райконферэнцыі, нават і ня спыніўся на вайскавой працы. Аб правядзеньні дэкады абароны Райком даў паказаньне толькі апошнімі днямі—падрыхтоўчае працы ічэйкі ішчы не разгарнулі.

Такія безалкажныя адносіны кіраўніцтва РК і ічэек да вайскавой працы ў камсамолу далей не прынімы. Камсамольская арганізацыя Клімаўшчыны павінна зараз-жа правярэць станлішча вайскавой працы ў ічэйках, іх удзел у працы ічэек ТСА-Авіяхэму, шырока папулярываваць сярод камсамольцаў і працоўнай моладзі рашэньні сьнежаньскага пленуму ЦК УсеЛКСМ аб вайскавой працы КСМ і, мобілізаваны ўвагу шырочкі мас камсамольцаў, шырока разгарнуць працу па выкананьню паставы саюзу аб 100-проц. уступленьні камсамольцаў у члены ТСА-Авіяхэму і аб вярбоўцы працоўнага насельніцтва ў ічэйкі ТСА-Авіяхэму і вайсковыя гурткі.

Райком камсамолу павінен заастрэць увагу кожнай камсамольскай ічэйкі і камсамольца на выкананьне задач умацаваньня абароназдольнасьці краіны.

# НЯ СЕМ ЭСТАФЭТУ УПЕРАД

# МАРШРУТ № 3

### КАРЭННАГА ПЕРАЛОМУ ў СПРАВЕ ПАЛІТЭХНІЗАЦЫІ ШКОЛ ЯШЧЭ НЯМА. АБ'ЯЦАНЬНІ, ДАДЗЕНЬНІ НА ПАЛІТЭХНІЧНЫМ ЗЬЕЗЬДЗЕ, НЯ ВЫКОНВАЮЦА Політэхнізацыю школ—на баявыя, ударныя тэмпы. Гэтага патрабуе соцбудаўніцтва

Выкананьне пастаноў політэхнічнага зьезду і правядзеньне маршруту разгортваецца надзвычайна маруднымі тэмпамі.

Шэраг раёнаў і гарадзкіх раёнаў ня прымаюць сур'ёзнага значэньня пытаньня політэхнізацыі. Шмат фабрычна-заводзкіх і сельскіх сямігодкаў дагэтуль не прымацаваны да прадыржэстваў, колгасаў і савгасаў. У Азэрскіх, Юравічах і іншых мясцох політэхнізацыю праводзяць шляхам бесплянавага кананья бульбы.

Умовы для політэхнізацыі школ (намяшканьні майстэрні, абсталяваньне) амаль нідзе ня складзены. Усе тэрміны, вызначаныя ў маршруце на політэхнізацыі, прайшлі, а заданыя да гэтага часу ня выкананы.

ЦК РСІ ў сваім загадзе ставіць жорсткае пытаньне аб зьніжэньні прарываў у справе правядзеньня культэстафэты і ў прыватнасьці політэхнізацыі.

Неабходна зараз-жа вылучыць спецыяльныя брыгады культармейцаў, даручыўшы ім правярць выкананьне пастаноў на політэхнізацыі і правядзеньне іх у жыццё.

## „Чырвоная слоўца“, альбо безадказнасьць працаўнікоў

Усеагульнае навучаньне ў Самакваліфікацыйна-рабэе пад пагрозай зрыну. Вучні часта прымушаны кідаць школу, бо памішканьні зусім не адпавядаюць прызначэньню.

У Азэрскай школе на 20—30 месца 80 вучняў. Большасьць вучняў стаіць прыпершыся да сьцянаў. У колгасах і сельсаветах ёсьць будыні і адукацыйна-гаспадарак, якія можна скарыстаць, зьмяшчэўшы там зусім лёгка 80—90 чалавек.

Вакол політэхнізацыі ня створана грамадзкае думі. Яшчэ да гэтага часу сямігодкі не прымацаваны да савгасаў і колгасаў. Вучні „політэхнізуюцца“ на бесплянавым кананьні бульбы і гародніны.

Мы патрабем ад партыйных, камсольскіх і іншых арганізацый зьвярнуць належную ўвагу на правядзеньне культэстафэты, бо пры такіх умовах політэхнізацыя школы будзе сарвана.

М. С.

## Пад пагрозай абвалу

Вучні Петрыкаўскай ШКМ не забясьпечаны падручнікамі, пісьмовымі прыладамі, асьвятленьнем і абуткам.

У пачатку 7-ай класу ШКМ стоіць пагражае абвал на голым вучняў. Неабходна адміністрацыі школы паклапаціцца аб тым, каб забясьпечыць вучняў усім неабходным і зрабіць ремонт.

Т. А. А.

## Тварам да заводу

20-ую Менскую школу яшчэ летась рэарганізавалі ў ФЭС і прымацавалі да заводу „Энэргія“.

Але адміністрацыя заводу ня выканала дагэтуль свайго аб'яваўнага абавязаньня школьнай майстэрні і рабочым па-ой ля мясцовага канцэнтру.

У саюзнаму, якая складзена між школай і заводам, быў уключан пункт аб культмасвай працы на прадыржэстве, гэта абавязальства наша школа выканала.

Зараз 172 вучні другога канцэнтру працуюць падэкадна ў вучэўскіх майстэрнях заводу „Энэргія“ і акрамя гэтага—у школьнай майстэрні.

Вучні школы пад кіраўніцтвам настаўніка будзе праведзена ліквідацыя нялісьменнасьці сярод 72 рабочых заводу „Энэргія“.

Вучні 4-ай класу нашай школы склаў саюзнаму з лідэрам пэтам заводу „Энэргія“ і абавязаліся зьнішчыць другую годзіна. Рабочыя, з свайго боку, абавязаліся выканаць прафінанс і заманваліся на прадыржэстве да канца п'яці годкі.

Шаніра і Баскі.



... І гоняць мяч з канца ў канец

## Марудныя тэмпы

Культэстафэты па Хойніцкім раёне працуецаца марудна.

Адпущаныя для політэхнізацыі школ 7000 рублёў да гэтага часу не скарыстаны.

Брыгадзір Ляўфэр.

## Нарком РСІ загадвае:

### Усім НК-РСІ

Асноўнымі пытаньнямі, вакол якіх павіна быць згуртавана ўвага паходу, зьяўляюцца: пагадоўнае зьніжэньне нялісьменнасьці, 100 проц. ахоп школай дзяцей, якія падлягаюць абавязковаму навучаньню, разгортваньне работ на політэхнізацыі школы, узмацненьне работ на дашкольнаму выхаваньню перабудове ўсё культурнае работы, як у горадзе, так і на вёсцы пад кутом выкананьня прафінансую і калектывізацыі.

Адначасна задачы могуць быць выкананы пры умове, калі ў гэтай працы прымуць удзел усе шчырыя колы працоўных. На жаль вестак, якія ёсьць у НК РСІ, у работу на культурнаму будаўніцтву масы ўцягнуты надзвычайна мала і нават раён аінспэктара народнае асьветы скармстоўваецца ў значнай меры на іншай рабоце, а грамадзкія арганізацыі амаль ніякага ўдзелу ня прымаюць. Па гадоўнайшых вучэўска-культурнага будаўніцтва ў выніку гэтага ёсьць шэраг сур'ёзных прарываў:

1. Нераз'орту асьветы, а ў некаторых раёнах і права работ на зьніжэньне нялісьменнасьці.
2. Няпоўны ахоп школай дзяцей, якія падлягаюць усеагульнаму навучаньню з прычыны незабясьпечанасьці ў некаторых мясцох школ памішканьнямі, няспраўнае іх рамонту і будаўніцтва, несачасовае забясьпечаньне бяднейшых вучняў абуткам, вопраткай.
3. Незабясьпечанасьць школ настаўніцкімі кадрамі і, побач з гэтым, выпадкі перамаваньня настаўнікаў з раёну ў раён.
4. Недапушчальна слабая работа спажывецкіх таварыстваў па забясь-

печаньню школ і лікпунктаў сшыткамі, а вучняў, якія падлягаюць абавязковаму навучаньню, і ў першую чаргу беднасьці, абуткам, адзеньнем.

5. Недацяжка з боку раённых арганізацый важнасьці наладжваньня ў школах гарачых сьпевацьняў.

6. Зусім слабая работа па політэхнізацыі школ. Да гэтага часу яшчэ ня ўсюды школы прымацаваны да фабрык, заводаў, колгасаў і савгасаў, амаль нічога ня робіцца па арганізацыі гурткоў па перапрацоўцы наставіўніцтва.

7. Не пачата, як след, работа на раз'ортваньню масавага дашкольнага выхаваньня.

8. Неадпаведнасьць работ часткі нардамоу, клубу і хат-чытальняў з задачка і сацыялістычнага будаўніцтва. Гэтыя ўстанова яшчэ ня стал сапраўднымі ачагамі камуністычнага выхаваньня працоўных мас.

9. Невыкананьне спажывецкімі таварыствамі пастаноў партыі і ўраду аб забясьпечаньні якасвага настаўніцтва прамаварамі і харчаваньнем па нормах для рабочых.

10. Незабясьпечанасьць да гэтага часу ў некаторых мясцох студэцтва інтэрнатамі, тар-аваньнем, асьліва зь каснага боку.

Перадчыныя прарывы пагражаюць зрывам выкананьня гадоўнайшых задачка культурнай рэвалюцыі, на падставе чаго НК РСІ прапануе РКК—РСІ:

1. Падпарадкаваць масаваму кантэролю мерапрыемствы па падрыхтоўцы: а) памішканьня для школьных заняткаў (максимальнае скарыстаньне існуючых памішканьняў, новае будаўніцтва, скарыстаньне для школ канфіскаваных кулацкіх дамоў і інш.),

пры гэтым мець канкрэтыя лічбы карыснай школьнай плошчы ў супаставленьні з дзяцым контынгентам.

2. Правярць работу мясцовых арганізацый па мобілізацыі сродкаў на сацыякультурнае будаўніцтва, як бюджэтных, так і іншых.

3. Дасканала правярць работу пажывецкіх т-ваў па зьбесьпечаньню школ і лікпунктаў кнігамі, сшыткамі і інш. пісьмовымі прыладамі, а таксама работу Сампрамаюз ў па забясьпечаньню вопраткай і абуткам. Вываць асоб у зрыме прымусіць да адказнасьці.

4. Правярць наладжваньне вучоту дзяцей школьнага ўзросту і акальці папулярнасьці мерапрыемстваў ў асяродку насельніцтва па ўвядзеньню ўсеагульнага навучаньня і зьніжэньня нялісьменнасьці, як ажыццэўленьне дырэктывы па навучаньню падлеткаў працу раёнкалгасіаюз і працу камісіі салейнічаныя ўсебучу пры колгасах і як выкананьне дырэктывы колгасцэнтру па зьбесьпечаньню вучняў прадуктамі харчаваньня.

5. Наладзіць рэгулярную і сыстэматычную праверку выкананьня дырэктывы партыі і ўраду аб правадзім і матар'яльным становішчы настаўніцтва. Прыняць рашучыя меры да зьніжэньня ўсялякіх скрыўленьняў дырэктывы партыі і ўраду на гэтым пытаньні і вынаватых прыцягнуць да адказнасьці.

Мясцовыя РСІ па сутэсьці павінны стаць арганізатарамі масавага агляду, прыцягнуць шы да гэтай працы грамадзкія і апаведныя органы сав. апарату, скарыстаўшы культэстафэту.

Няоднае зьявіць апарату НК РСІ не павіна заст'вацца ў баку ад выкананьня далейшых заданьняў. Заслахоўваць даклады брыгад і выносьць рашэньні на месцы.

Аб усіх ненармальнасьцях у гэтым ажыццэўленьні злад культурнае рэвалюцыі, залежачых ад цэнтральных арганізацый, паведамляць у НК РСІ.

Клі роль па ажыццэўленьню ўскладаю на старш. інспэктара НК РСІ т. Нікалаева.

Старшыня ЦКК Нарком РСІ БССР—Калінін.

## Сыгналы друку почуты

Вырытыя „Чырв. Зьменай“ факты прарываў у Менскай аб'яднанай профтэхшколе цалкам пацьвердзіліся.

Сьвірыдовіч з працы зьняты. Справа аб ім у партыйным парадку будзе разглядацца асобна.

Чарговая і неадкладная задача школы—рэарганізацыя яе ў ФЗВ.

(3 пастановы бюро Кастрычынскага РК)

1. За бюрацратычны чыноўнічы адносіны, за заціск вучэўскай самакритыкі, за прамаўленьне амбіцыі і зацірацьне масавых арганізацый (біў па твары, выгваліў з канпэляры вучняў, склаў скарочныя групы), займаўся пратэцыянізмам, награжаў разьліваць бюро ачэйні ЛКСМБ) загадка школа тав. Сьвірыдовіча зьняць з пасады загадчыка і забараніць яму на працягу 2-х гадоў займаць адказныя выбарчыя і адміністрацыйныя гаспадарчыя пасады. Матар'ялы аб антыпартыйных учынах перадаць у РКБ.

2. Адзначыць, што бюро РКБ(Ф)Б і ЛКСМБ дапусьцілі павольнасьць у аглядзе стану профтэхшколы і несачасова зьявіраўні ўвагу на пастаноўку яе работы.

3. Адзначыць, што партыйная частка Наркамсаветы і асобліва гаріспэктарыят асьветы не зьявіраўні даволі ўвагі і не дапамагалі школе па тавіць перад Наркомасаветай і гаріспэктарам асьветы пытаньне аб тым, каб ўзмацніць кіраўніцтва школай і аказаць большую дапамогу ў яе рабоце.

4. Бюро парт. ачэйні за тое, што яно перашуча рэагавала на антыпартыйныя учыны загадчыка школы Сьвірыдовіча і не паставіла на адпаведную вышыню работу па сацыялістычнаму і ўдарніцтву—пераабраць.

5. Даручыць заг. оргаддзелу РК да 12-ХІ—30 году сумесна з гаріспэктарай і партыяцкай Наркомасаветы, падабраць загадчыка школы і на працягу 2-х гадоўнага тэрміну вылучыць аднаго партыйца з выпускнікоў фіамагу ў якасьці загадчыка навучальнай часткі школы.

6. З мэтай ўзмацненьня партыйна-масавую работу ў школе, даручыць заг. оргаддзелам РК у 2-х гадовым тэрмін прымацаваць да партыйцаў школы 2-х падрыхтаваных таварышоў-партыйцаў; прымацаваць адзін пач заводу „Энэргія“ ў парадку шэфства над школай.

7. Прапанаваць бюро РК ЛКСМБ ўзмацніць ітэдуэнае кіраўніцтва і дапамогу ачэйні ЛКСМБ школы, прымацаваўшы да яе 2-х сяброў РК.

## „Аб'яцалі“... політэхнізацыю

Перад пачаткам навучальнага году аб'яцалі, што Юравіцкай ШКМ будзе вылучыцца для колгасаў падрыхтаваныя кадры: трактарыстых, бухгалтараў, рахункаводу, загадчык ў гаспадарчай часткі і г. д.

Рейіспэктарыят аб'яцаў політэхнізаваць школу, але да гэтага часу вучні яшчэ ня бачылі трактара. Няма настаўніка па сельскай аспэктарыі.

Райкалгасіаюз ня ўключыў ШКМ у свае пляны. РКБ забяла ась політэхнізацыяй.

Як. Аносін.

18-га лістапада а 6-й гадзіне ўвечары  
СНІКАЕЦА

## чарговы пленум ЦСПСБ

з наступнай абвесткай дню:

- 1) Чарговыя задачы профсаюзу ў сувязі з ліквідацыяй аэру (дакл. тав. Рыжоў).
- 2) Вынікі правэркі калдагавораў і перааключэньня іх (дакл. т. Каменіштэйні).
- 3) Вынікі работ прамыслоаааі за 1929-30 г. і кантэроль лічбы па 1931 г. (дакл. т. Грысевіч).

Пленум адбудзецца ў залі пасяджэньня ЦСПСБ. Усе выдаткі на праезд на пленум за рахунак саюзу.

ЦСПСБ.